



АД СТРАХУ

# ЗАМОВА

Бібліотечна часопису  
Дзеяслоў

*Усе правы абаронены. Ніякая частка гэтага выдання не падлягае адлюстраванню, капіяванню, захаванню ў базах дадзеных альбо пошукавых сістэмах, распаўсюджванню любымі магчымымі сродкамі і спосабамі без папярэдняга пісьмовага дазволу праваўладальніка.*

## **Гілевіч, Ніл**

Замова ад страху: новая кніга паэзіі / Ніл Гілевіч. — Мінск: «Медисонт», 2009. — 96 с. — (Бібліятэчка часопісу «Дзеяслоў»; вып. 12.)

**ISBN 978-985-6887-55-3**

Новую кнігу народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча «Замова ад страху» складаюць лірычныя і ліра-эпічныя творы рознага кшталту і розных, не толькі самых апошніх, гадоў. Усе яны друкаваліся, па меры напісання, у часопісах і газетах, але ў ранейшыя зборнікі аўтара не ўваходзілі.

© Ніл Гілевіч, 2016

© Распаўсюджванне. ТАА «Электронная  
кнігарня», 2016

# Замова ад страху У МЕЛОДЫЯХ ГУКАЎ ЯЕ...

Дзе мой Бог? Ён са мною. А храм?  
Храм мой там, дзе святую імшу  
Правяць нашаю моваю, — там,  
Там я лекую сэрца й душу.

З тысяч розных плямёнаў людскіх  
Бог для мовы, якую любіў  
Наймацней, можа быць, ад усіх —  
Выбраў нас. Збаўца знаў, што рабіў.

Што ж за магія тоіцца ў ёй —  
У мелодыях гукаў яе,  
Што такою шчымлівай слязой  
Узбягае на вейкі мае?

Нам не дадзена знаць таямніц,  
Што вядомыя толькі Яму,  
І чаму так мілосна шчыміць  
У душы — я не знаю, чаму.

*2009, красавік*

## ЯНА І Я

Сямнаццаць ёй. Вясна. Дарога ў полі.

Пагляд — за неба чыстае чысцей.  
Дык дзіва што! Душу яшчэ ніколі  
Не ахінаў зняверу чорны цень.

У гэты ж час, няйначай прадпісана,  
І я іду вітаць свой весні дзень.  
І мне сямнаццаць, і душу таксама  
Яшчэ не ахінаў зняверу цень.

І ад таго, што сонца льецца ў грудзі,  
Усім сустрэчным аддаю паклон.  
Я веру вам! І вы мне верце, людзі!  
Я жыць хачу пад вернасці крылом!

Я спраўджу ваш давер. Абавязкова!  
Таму зарукай — гэтая вясна.  
Хоць і не знаю і яшчэ няскора  
Дазнаюся, што недзе ёсць Яна.

2009

## ЦІХІ ВЕРШЫК

Век не забудзецца гэны зазімак.  
Ціхі, бязветраны ранак у Мінску.  
Ціхае паданне першых сняжынак.  
Ціхія чары вачэй тваіх зблізку.

Ціхія крокі па вулачцы ціхай.

Ціха-нямелае рук дакрананне.  
Ціхія словы і ціхія ўздыхі.  
Ціхае недзе цымбалікаў гранне.  
29.IX.1983 г.

\* \* \*

Спаткаўшыся з табой на люднай вуліцы,  
Пацалаваць цябе хацеў — ды так,  
Каб аж сцямнелі дзецюкі ад зайздасці,  
Так, каб аж Бог зажмурыўся ад радасці —  
За нас шчаслівых...

Ну, а ты?

А ты

Так грозна пальчыкам мне паківала,  
Так намякнула позірмак пра штосьці, —  
Што я ашлях і скіс...

А Бог?

А Бог

Усё ж зажмурыўся, але... ад злосці,

І прабурчаў:

«Ну й дурні ж вы абое!

Ты — што збаялася,

А ты... І ты — за тое!»

1985

# ЯК БОГ НА НЕБЕ

«Як Бог на небе!» — пры выпадку  
Клялася мама,  
Каб людзі верылі, што ў словах  
Няма падмана.

Я кожны раз успамінаю  
Бажбу святую,  
Калі тваіх гарачых вуснаў  
Адданацьчу чую.

І паўтараю, нібы ў храме,  
Дзе ідзе малебен:  
Усё — хлусня, а гэта — праўда,  
Як Бог на небе!

1988

\* \* \*

І зноў палынная прыправа  
У чашы той, якую п'ю.  
А ўжо ж зусім не маю права  
На міласэрнасць на тваю.

Калі і быў ліміт якісьці —  
Яго я вычарпаў даўно.  
Чаму ж бязвольна, як калісьці,

Я выпускаю з рук стырно?

І што з таго, што з разам кожным  
Мне ўсё цяжэй і балючэй  
Трываць прысуд бездапаможны  
Тваіх заплаканых вачэй.

1992

## НАКОНТ ЛОЗУНГАЎ

Ад свету стварэння, адвеку вякамі  
Змагацца з прыродай людзей заклікалі.  
І сотні паэтаў уторылі хорам:  
Пакорым балоты! І стэпы пакорым!  
І пушчы з зубрамі! І рэчкі з бабрамі!  
Смялей жа рыдлёўкамі і тапарамі!  
Гані экскаватары, меліяратары!  
Усё перавернем мы к чортавай матары!  
Здавайся, прырода! Здавайся, прырода!  
У гонар прагрэсу! Для шчасця народа!

Прырода, ну што ж ёй? Прырода —  
здаецца.

І ўжо ад прыроды сям-там застаецца  
Адзін успамін... Бо ці ж выжыць бяспраўна?  
У нейкай краіне дык нават нядаўна  
Быў кінуты заклік у страху панічным:



«Паловім усіх вараб'ёў і панішчым!  
Калі не падвесці пад лёсам іх рысу —  
Мы ўсе застанёмся без каліва рысу!»

Аднак жа дурноцце пануе ня вечна.  
І свет схамянуўся: «Так нельга, канечна!»  
І новыя лозунгі вывесіў храбра:  
«Шануйма прыроду! Прырода — наш  
сябра!

Шануйма прыроду! Прырода адвеку  
Дарыла для шчасця дары чалавеку!

Хто губіць прыроду —  
той нелюдзь і злыдзень!  
З такімі мы ў светлае заўтра не прыйдзем!»

Ага! Ну вось гэта — праграма! Цудоўна!  
І мудра й дыхтоўна! Але... ці надоўга?

1970

## **ТЫМ, ХТО ТУЖЫЦЦА ЗНІШЧЫЦЬ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ**

Вы,  
З патугамі вашымі  
Злобна-бясконцымі,  
Перастаньце

Дурноту ў сабе растраўляць.

Гэта ж вам

Не паветраны шар з навукоўцамі:

Гэта — мова!

Слабо вам яе расстраляць!

*1996, ліпень*

## ЧУЧАЛА З ПЫХАЙ

Страхалюднае чучала

У суцэльна-бліскучых пагонах

Патрабуе рашучага

Павароту ў карысць палігонаў;

У карысць тэрмайдзерных

Установак і боегалавак —

Паўтырканых і складзеных

У палескіх барах і дубровах;

У карысць настальгічнага,

Незабыўнага «светлага раю»

І на здзек з безаблічнага,

З анемічна-бязмоўнага краю...

Страхалюдзіна-чучала

Ад нянавісці лопнуць гатова —

Ад злабы да жывучага,

Да пявучага нашага слова.

Толькі гэтым і дыхае,

Толькі лютасцю чорнай клякоча.